

В'етнам побач, альбо Партызанская вайна на Рэйне

Аляксандар Тарасаў, эксперт Цэнтра новай сацыялогіі

**У 68-м мы падняліся на барацьбу
за справядлівы і гуманный свет...**

Брыджыт Хогефельд

Пра гэтых людзей былі напісаныя дзесяткі кніг і тысячы артыкулаў, былі створаныя мастацкія і дакументальныя кінастужкі. Кожны з прыкметных прадстаўнікоў левага ўзброенага падполля ў ФРГ ушанаваны прынамсі адной літаратурнай біяграфіяй, а пра некаторых – як пра Ульрыху Майнхоф, Андрэаса Баадэра, Гудрун Энслін – напісана ўжо да паўтузіну біяграфічных кніжак. І ў гэтых кнігах і артыкулах часцяком адзін міф натыкаецца на іншы, а розныя легенды змагаюцца адна з адной. А ведзь гэтыя людзі не былі ні самым паспяховым, ні самым моцным, ні нават самым асэнсаваным левым узброеным падполлем пасля Другой сусветнай вайны – не толькі ў свеце, але нават па мерках Заходняй Еўропы. Відавочна, было ў гэтых людзях нешта такое, што прымусіла іх сябrou і іх ворагаў ствараць пра іх легенды.

Гарадскія партызаны ФРГ: міфы і легенды

Міфы пачынаюцца з назвы. У заходній прэсе, да і ў нас, заходнегерманскіх гарадскіх партызанаў тут і там называюць «бандай Баадэра-Майнхоф». На самай справе арганізацыя называлася РАФ – «Фракцыя Чырвонай Арміі» (Ротэ Армээ Фракцыён). Такога мэтанакіраванага замоўчвання назвы не было больш нідзе: ніхто ніколі не называў «Брыгатэ Россэ» «бандай Курча-Кагол», ці, напрыклад, францускае «Аксон дырэкт» – «бандай Руёна-Мэцігон». Толькі РАФ прыляпілі мянушку «банды». Такое уражанне, што менавіта РАФ чамусці асабліва баяліся і ненавідзелі яе ворагі.

Другі міф – гэта міф пра тое, што ўсе нямецкія левыя тэрарысты былі сябрамі РАФ. На самай справе існавала некалькі арганізацыяў, з якіх РАФ не была першай, а некаторым з іх яна пэўны час саступала і ў колькасці ўдзельнікаў. «Тупамарас Заходняга Берліна» паўсталі і пачалі дзеянічаць раней за РАФ; быў момант, калі «Рух другога чэрвеня» быў буйнейшим за РАФ, але ягоныя акцыі, у тым ліку і славуты захоп старшыні ХДС Заходняга Берліна Петэра Лорэнца, нязменна прыпісваліся рафаўцам. Акрамя таго, з канца 60-х ў Германіі дзейнічалі нелегальная ўзброеная групouкі «Паўднёвы фронт дзеяння» («Мюнхенскія камунары»), «Чырвоная армія Рура», «Рэвалюцыйныя ячэйкі», «Антыімперыялістычныя ячэйкі», «Антыімперыялістычныя ячэйкі супраціву» і яшчэ шэраг больш дробных. Але некаму так карціць залічыць усіх у «банду Баадэра-Майнхоф»...

Яшчэ вельмі распаўсюджанай з'яўляецца легенда пра тое, што гарадскія партызаны Германіі былі тыповай «златай моладзю», сынкамі міліянераў, якім было «няма чаго рабіць ад сътай нудоты». На самай справе сярод іх былі прадстаўнікі ўсіх сацыяльных слаёў, але ў асноўным – дзеци «сярэдняга класу», што ненавідзелі сярэдні клас. Дзеци багатых былі хутчэй выключэннем – як была выключэннем у «Народнай Воле» Соф'я Пероўская, дачка генерал-губэрнатара. Не паходжанне ці багацце адрознівала рафаўцаў ад звычайных бундэсбюргераў, а высокая ступень альтруізма, павышаная адказнасць, магчымасць успрыняць гора далёкага В'етнама як сваё асабістасць. З чатырох баевікоў, захапіўшых у 1975 амбасаду ФРГ у Стакгольме, адзін сапраўды быў сынам міліянера, а славуты Ян-Карл Распэ сапраўды паходзіў з сям'і буйнога фабрыканта. Але... Але абодва даўно парвалі са сваім класам, а Распэ і ўвогуле быў уцекачом з ГДР, дзе бацька-капіталіст даўно быў пазбаўлены сваіх фаб-

рык.

Напрыканцы 70-х спецыяльная група, сабраная ўрадам з сацыялагай, псіхолагай, псіхіятараў, палітологай і крыміналістай, вывучала біяграфіі 40 наўядомейшых гарадскіх партызанаў. Высветлілася, што 70 % з іх – выхадцы з заможных сацыяльных слаёў (*«middle class»*, *«high middle class»*, ці нават *«high class»*), прычым з высокаадукаваных сем'яў. Дэльце траціны з гэтых сарака чалавек мелі вышэйшую гуманітарную адукацыю. Пазней іншая даследчыцкая група апрацавала дадзеныя яшчэ ста вядомых байцоў гарадской герылы. Высветлілася, што 20 % з іх – рабочыя. Да таго, былі знайдзеныя іншыя цікавыя і неспадзяваныя факты. Андрэас Баадэр апынуўся нашчадкам Франца Ксаўера Баадэра – выбітнага мюнхенскага філосафа-ідэаліста першай паловы XIX стагоддзя; Гудрун Энслін – нашчадкам самога Гегеля; Ульрыха Майнхоф – нашчадкам вялікага паэта-рамантыка Фрыдрыха Гельдэрліна; Ян-Карл Распэ – нашчадкам вядомага пісьменніка Рудольфа Эрыка Распэ, стваральніка Мюнхгаўзена; Хорст Малер – сваяком вядомага кампазытара Густава Малера.

Іншы міф: кожуць, што гарадская герылья ў ФРГ накіроўвалася заходнегерманскай «штазі». Гэтая байка ўваходзіць нават у падручнікі гісторыі. Аднак падчас суда над кіраўніком «штазі» Эрыхам Мільке высветлілася, што ягоная міністэрства ўсяго толькі схавала на тэрыторыі ГДР калі дзесяці баевікоў РАФ – у абмен на адмову ад узброенай барацьбы. Гэтыя людзі атрымалі новыя іміны, новыя дакументы і зажылі звычайнім жыццём. Пасля ўз'яднання Германіі менавіта гэтыя людзі (адзінія з усіх заходнегерманскіх партызанаў) сталі даваць паказаніі супраць сваіх быльых таварышаў і нават тых, хто проста спачуваў партызанцы. Хоць часам гаворка ішла пра падзеі трацацца і гадавай даўніны, некаторыя былья удзельнікі руху былі кінутыя за

краты ці апынуліся пад следствам. Напрыклад, у адносінах да міністра замежных спраў Ёшкі Фішэра было распачата следства па падазрэнню ў прадстаўленні ў 1976 годзе прытулку, транспарту і зброі леваму тэрарысту Хансу Кляйну. На самой жа справе рафаўцы адмаўляліся прызнаваць «рэальны сацыялізм» сапраўдным сацыялізмам, вельмі не любілі ГДР і краіны сацыялістычнага блоку, крытыковалі іх за «захоўванне эксплуатацыі і адчужкення», за «здраду інтэрэсам сусветнай рэвалюцыі». Нагадаем, некоторыя з заходнегерманскіх гарадскіх партызан былі праста перабежчыкамі з ГДР.

«Штазі» лічыла дзейнасць РАФ шкоднай і небяспечнай, бо з-за яе па ФРГ пракацілася хваля шпіёнаў і падазронасці, а шматлікія агенты пачалі правальвацца адзін за адным.

А вось яшчэ забабон: маўляў, РАФ дзейнічала выключна ў мэтах самарэкламы, спэцыяльна каб прыцягнуць да сабе ўвагу СМІ, ажыццяўляючы толькі «гучныя» тэрарыстычныя акцыі.

На самрэч «гучныя спраўы» складалі невялікі адсотак баявых акцыяў і былі выкліканыя зусім не прагай да самарэкламы. Кожная такая акцыя мела на ўвазе канкрэтную практичную мэту. Напрыклад, Пэтэра Лорэнца і Ханса-Марціна Шлэера выкрадалі з мэтай абмену на палітвязняў-сябраў РАФ. Для таго ж самага захоплівалі амбасаду ФРГ ў Швэціі. Генэральны пракурор Зігфрыд Бубак быў забіты ў выніку «акцыі помсты» - менавіта яго Ян-Карл Распэ назваў арганізатарами забойства ў турме Ульрыхі Майнхоф. Старшыня Вярхоўнай Судовай Палаты Заходняга Берліна Гюнтэр фон Дрэкман быў застэлены ў адказ за давядзенне да смерці сябры РАФ Хольгера Майнса, які памёр за кратамі ад знясілення на 83-ы дзень галадоўкі пратэсту. Майнс патрабаваў усяго толькі адкрылага і галоснага суда з прытырмліванием звычайных судовых працэдур. Дрэкман заявіў: «Дэмагогія гэтага падонка небяспечная для навакольных. Ён, як шалёны сабака, можа можа заразіць атрутай сваёй сліны ўсіх астатніх». Майнс адмовіўся ад удзелу ў судзе, на якім яму і ягонаму адвакату было забаронена пра-маўляць, у судзе, які адмаўляўся вызываць і заслушоўваць сведкаў абароны, на які не былі дапушчаныя «пабочныя асобы», у тым ліку сва-які падсудных і журналісты – і аб-

весці галадоўку. Даволі цікава, што забойства Дрэнкмана павільвала на далейшыя паводзіны суда: працэс па-ранейшаму праходзіў са шматлікімі парушэннямі працэдур, але паводзіць сабе гэтак жа нахабна і дэмантратыўна, як гэта рабіў Дрэнкман, не асмельваўся болей ніхто.

На самой справе акцыі гарадскіх партызанаў былі накіраваныя ў асноўным супраць карных органаў дзяржавы і амерыканскіх вайсковых аб'ектаў і базаў НАТО ў Германіі. Толькі ў траўні 1972 г. былі ўзарваныя бомбы ў штоб-кватэры 5-га корпусу арміі ЗША ў Франкфурце-на-Майне, у будынку Упраўлення крыміналнай паліцыі Баварыі ў Мюнхене, у будынку поліцай-прэзідэнта ў Аўгсбургу, у Галоўным штабе арміі ЗША ў Еўропе ў Хайдэльберге, у машыне суддзі Волфганга Будэнбергак і г. д.

Ёсць яшчэ адзін прыклад міфатворчасці, які таксама ўвайшоў у школы падручнікі. Кажуць, што германская дзяржава разгроміла і перамагла гарадскую партызанку, а яе лідэры скончылі жыццё самагубствам. На самой справе левая герылья цягнулася ажно 30 гадоў, у РАФ змянілася пяць пакаленняў, і менавіта апошняе з іх абвесціла з падполля ў красавіку 1998 г. пра распуск арганізацыі ў сувязі з рэзкімі зменамі сітуацыі ў Еўропе і свеце, ды неабходнасцю аналізу новага становішча і выпрацоўцы новых метадаў барацьбы. Большая частка гэтага апошняга пакалення рафаўцаў дагэтуль не вядомая паліцыі па імёнах, а меньшая, вядомая, дагэтуль ад яе паспяхова хаваецца. Не так даўно, у верасні 1999 г. ў перастэлцы з паліцыяй загінуў сябрана РАФ Хорст Людовіг Майер і была параненая рафаўка Андрэа Клумп. І першы і другая працяглы час хаваліся ад паліцыі. Такім чынам, групоўка не была знішчаная, а прыпыніла сваю дзейнасць сама і калі палічыць мэтазгодным, таксама можа яе і аднавіць. Тым больш, што «Рэвалюцыйныя ячэйкі» сваю дзейнасць працягваюць, як і «Клас супроць класа», і «Антыімперыялістычныя ячэйкі супраціву» (AIZ) – прынамсі, так пра гэтую арганізацыю кожа паліцыя. З'яўляюцца і новыя групы – напрыклад паліцыя абвесціла, што быўшы анархісты-аўтанамісты, што перайшлі на платформу «неаўтарытарнага марксізма», ў 90-я стварылі гэтак званую «Барбара Кіслер Камандо».

Што ж да «самазабойства» лідэраў першага пакалення РАФ у

турме, то ў яго ніхто ў Германіі не паверыў. Ульрыха Майнхоф «павесілася» ў сваёй камеры невядома як (столь была ў чатырох метрах ад падлогі) і невядома калі (афіцыйныя паперы кажуць, што гэта было ці то 8, ці то 9 траўня 1976 г. – і гэта прытым, што камера правяралася кожныя 15 хвілінай, а двойчы ў суткі ў ёй праводзіўся вобышк). Паказальна, што клір не прызнаў Ульрыху самазабойцай – яна была пахаваная на царкоўных могілках.

З «самазабойствам» жа ў 1977 г. ў турме Андрэаса Баадэра, Гудрун Энслін, Яна-Карла Распэ і Інгрыд Шуберт улады відавочна перастараліся. Зняволеныя ўтрымоўваліся ў строгай ізоляцыі ў турме «Штамхайм» пры сістэме «мёртвых калідораў». Гэта былі камеры адзіночкі з пераводам ў новую камеру кожныя 2 тыдні. Турма пабудаваная з спецыяльнага бетону, але сцяўярджаецца, што вязні «здолелі выдзеўбі ў мурах тайнікі», дзе захоўвалі зброю, патроны, радыёпрыёмнікі, запас выбуховых рэчываў і нават аппарат Морзэ (навошта?!). Ляўшун Баадэр быццам бы забіў сабе ў патыліцу правай рукой. Невядома, адкуль узяла кавалак дроту Энслін, і як павесілася прытакой высокай столі.

Нарэшце, Ірмгард Мёллер выжыла пасля «самазабойства» – нягледзячы на чатыры нажавыя раны. Яна паведаміла, як да ёй у камеру ў 4 гадзіны ночы ўварваўся нехта і ўдарыў нажом ў грудзі.

Адвакат РАФ Клаўс Круасон расправёў пра гэтую і іншыя факты, аўбінаваці улады ў забойстве байцоў РАФ. Супраць яго адразу ж зводзяць крыміналную справу – «дапамаганне тэрарызму». Ён уцякае ў Францыю, там публікуе новыя доказы сваіх аўбінавачанняў. Улады ФРГ дамагаюцца ягонай выдачы і асуджаюць за «прыналежнасць да тэрарыстычнай арганізацыі». Калі тэрмін зняволення скончыцца – яго «раскруцяць» на наступны – на гэты раз за «шпіянаж на карысць ГДР».

Генрых Бёль – усё ж такі Но-бэлеўскі лаурэат – спрабуе выступіць у друку з абвяржэннем афіцыйнае вэрсіі. Яго адразу пачынаюць раз'юшана цкаваць, аўбінавачаюць ягонага сына ў «супрацоўніцтве з тэрарыстамі». Увогуле, усіх хто выказвае сумнеў у афіцыйнай вэрсіі, аўвяшчаюць «сымпатызантамі». «Сымпатызантам» цкуюць у СМІ, запалохваюць іх родных, сяброву і саслужыўцаў, выкідваюць з працы. Людзі баяцца вітацца з імі, заўважыўшы знаёмага «сымпатызанта», пераходзяць

на іншы бок уліцы. Да «сымпатызантаў» адносяць акрамя Бёля і іншага нобэлеўскага лаурэата – Гюнтэра Граса, а таксама пісьменнікаў Альфрэда Андрэша, Макса фон дер Груна, Пэтэра Шута, Рольфа Хоххута, Марціна Вальзера, Вольфдзітрыха Шнуррэ, Зігфрыда Ленца, Ганса-Магнуса Энценбэргера, Пэтэра Вайса, Гюнтэра Вальрафа. Старшыня Саюзу пісьменнікаў ФРГ Бернт Энгельман заявіў, што калі гэтая кампанія не будзе спыненая, пісьменнікі будуць вымушаныя эміграваць. Мас-мендыя адмовіліся распаўсюджваць гэтую заяву! Пасля нямецкіх пісьменнікаў да «сымпатызантаў» залічылі швэйцарцаў Макса Фрыша і Фрыдрыха Дзюрэнматта. Потым надышла чарга кінарэжысéra Райнэра-Вэрнэра Фасбіндэра, Маргарэт фон Тротта. Рок увогуле быў аб'яўлены «музыкай сымпатызантаў»!

Бундэстаг, дзе кіруе ХДС, патрабуе ад паліцыі уліку ўсіх, хто выкарыстоўвае літары РАФ, а не «афіцыйную назыву» – «банда Баадэра-Майнхоф». Пасля таго як за галаву рафайца аўтавілі прэмію ў памеры 800 тысячя марак, паліцыя толькі ў зямле Паўночны Рэйн-Вестфалія затрымала 80 чалавек. Безумоўна, яны былі абсалютна невінаватыя і былі хутка вызвалены – але праца даўцы іх ужо звольнілі... Пазней гэта назавуць «нямецкай восенню».

Царква ў 1977 г. зноў адмовілася прызнанца загінуўшых самазабойцамі – яны таксама былі пахаваныя ў межах могілкаў. Ад епіскапа Вюртэмбергскага западрабавалі тлумачэння – але ён спаслаўся на тайну споведзі. Тады ўлады паспрабавалі націснуць на бургамістра Штутгартта, каб ён не дазволіў пахаваць забітых на могілках. Але бургамістр – сын вядомага гітлераўскага фельдмаршала Ромэля, вядомы сваімі правымі поглядамі, нечакана рэзка сказаў: «У 1944-м, пасля выкрыцця змовы Штаўфэнбэрга, таксама былі ўсе запар самазабойцы – мой бацька, адмірал Канарыс, іншыя... Іх што, таксама выкопаваць?». Ягонага бацьку, «ліса пустыні» Эрвіна Ромэля, гітлерайцы прымусілі да самагубства – ім не хацелася судзіць нацыянальнага героя.

Як зрабіцца тэарыстам

Бульварныя выданні, якія так любяць запалохаць чытача-абывацеля чыннебудзь крывавым і паталагічным, прызываюцца распавядцаць, што ў тэарысты ідуць розныя псіхі, авантурысты і садысты, няўдачнікі і іншыя

асацыяльныя элементы.

У выпадку заходнегерманскіх гарадскіх партызанаў дакладна вядома, што гэта не так. Да таго, як узяцца за зброю, яны былі прынцыповымі праціўнікамі гвалту, пасыфістамі, мяккімі, добрымі, спагадлівымі людзьмі, якія заўжды імкнуліся дапамагаць іншым людзям.

Гудрун Энслін навучацца на педагога, на канікулах бясплатна працавала ў дзіцячых прытулках. Вільфрэда Бёэза, які загінуў у аэропорце Энтэббе, школьнія сябры называлі «пасыфістамі»; адзін з лідэраў «Руху другога чэрвеня» Ральф Рэйндерс з дзяцінства меў рэпутацыю чалавека, які «з дзяцінства не-навідзіў усе формы вайны і насліля»; Ульрыха Майнхоф, якую гадавала цётка, вядомы дзіцячы педагог і тэолаг Рэната Рымэк, у юнацтве маўрыла стаць манахініяй. Брыгітта Кульман, педагог па прафесіі, прысвячала весь вольны час дogleяду за хворымі. Андрэас Баадэр стварыў прытулаг для дзяцей-беспрытульнікаў – адной з падставаў ягонага ўхода ў партызанку стала тое, як сытае бюргерскае грамадства ад штурхоўала ўзгадаваных ім дзяцей, прымушаючы іх альбо красці, альбо ісці на панэль. Група, захапіўшая амбасаду ў Стакгольме, цалкам складалася з быльых удзельнікаў «Сацыялістычнага саюзу паціентаў». Гэтая арганізацыя аказвала дапамогу псіхічна хворым і неўротыкам, крытыкуючы традыцыйную медыцыну як рэпресіўную. Таму традыцыйныя псіхіятары Гейдэльбэрга напісалі данос у БНД, дзе аўтнавацілі ўдзельнікаў «Сацыялістычнага саюзу паціентаў» ў прапагандзе сярод хворых антыдзяржаўных ідэяў – асноваў псіхалогіі, сацыялогіі, дыялектыкі, сэксалогіі, тэалогіі і гісторыі класавай барацьбы. БНД разграміла арганізацыю, арыштавала яе кіраўнікоў – дактароў Вольфганга і Урсулу Грубер, а іх паціентаў наўривала на прымусовае лячэнне, дзе да іх практикавалі такія мэтады як электтрашок і інсулінатэрапія. Частку хворых абвесцілі безнадзейнымі і запіхнулі ў аддзяленне для буйных, дзе двое пакончылі з сабой, а адзін загінуў, «упаўшы з лесвіцы». Няма нічога дзіўнага, што апынуўшыся на волі, паслядоўнікі Грубераў уліліся ў шэрагі «Руху другога чэрвеня».

Брыджыт Хогефельд, лідэр перадапошняга, чацвёртага пакалення РАФ – сказала на суддзе: «спачатку я кідалася ў самыя розныя справы, працавала ў цэнтры сацыяльнае дапамогі, які займаўся пера-

важна турэцкімі падлеткамі, агітавала за стварэнне маладзёвых цэнтраў з самакіраваннем, выступала за школьніцу самастойнасць, прымала ўдзел ў барацьбе за зніжэнне коштава на транспарце і супраць вайны ў В'етнаме, супраць катаўскага рэжыма ў Гішпаніі. Але характар маёй дзейнасці змяніўся пасля забойства Хольгера Майнса... У дзяцінстве мне хацелася быць музыкантом, арганістам, але я вырашила паступіць на юрыдычны факультэт, каб мець магчымасць палепшыць стан палітычных вязняў і прыпыніць далейшыя забойствы».

«Кулі, што трапілі ў Рудзі Дучкэ, разблі мае мары пра мір і ненасілле» – казала Ульрыха Майнхоф. Рудзі Дучкэ, тэарэтык нямецкіх «новых левых», лідэр буйнейшай ў краіне студэнцкай арганізацыі «Сацыялістычны саюз студэнтаў» (SDS), быў цяжка паранены ў галаву ў красавіку 1968 г. нэанацыстам Ёзэфам Бахманам. Дучкэ быў аўтамаўт'яцкіх нападаў з боку прэсы, што належала да газэтнага канцэрна Шпрынгера. Гэтая прэса бесперапынна нагадвала пра габрэйскую паходжанне Дучкэ і пісала, што ён «жыхліў за Маркса, разбэшчаней за Фрайда». Пасля замаху хірургі цудам выратавалі жыццё Рудзі, але ён застаўся калекам, пакутваў ад няспыннага галаўнога болю, параліча і эпілепсіі. Але нават і інваліда шпрынгераўская прэса працягвала дзіка цікаваць. Ён быў вымушаны эміграваць у Лондан, дзе ў 1979 годзе памёр. Будучы тэарэтык РАФ узарваў бомбу ў будынку канцэрна Шпрынгера менавіта ў адказ на стрэл Бахмана.

Шмат хто з будучых баевікоў пачынаў сваю дзейнасць з маладзёвых антыфашистыскіх арганізацыяў. Спачатку будучыя гарадскія герильеры спрабавалі дамагчыся пакарання фашисту і люстрацыі дзеля нацысцкіх катаў. У 50-я і 60-я гады на кіруючых пасадах у палітыцы, бізнесе, СМІ знаходзіліся скрозь людзі з нацысцкім мінульым, з адміністрацыйным і гаспадарчым досведам, атрыманым пры Гітлеры. У гады «халоднай вайны» у ФРГ не глядзелі на мінулае гэтыя людзей – быццам бы «іншых кадраў не было». Наўнія студэнты хацелі «выкryваць» гэтыя факты. Яны меркавалі, што дастаткова апублікаваць спісы вайсковых злачынцаў – і іх пакараюць. Яны склалі і апублікавалі вялікую колькасць спісаў вайсковых злачынцаў: імёны і прозвішчы, пасады ў трэцім рэйхе, да-

<p>казаныя вайсковыя злачынствы, ця-перашня пасады. Старонка за ста-ронкай, дробным і шчыльным шрыфтам. Тысячы, дзесяткі тыся- чаў прозвішчаў. Высокапастаўленыя чыноўнікі, буйныя бізнесу́цы, па-важаныя пэнсіянэры. Асобныя спісы – справы, па якіх суды вынеслі абвінаваўчы прысуд, але з сімбалічным пакараннем. Наіўныя студэнты пы-таліся: «Чаму? Хіба ж так павінна быць?». Яны верылі ў сілу галос-насці, верылі, што жывуць у дэмак-ратычнай дзяржаве. А гэтая дзяр-жава проста ігнаравала іх выкryцці.</p> <p>«Дэнацыфікацыя» афіцыйна скончылася ў ФРГ 1 студзеня 1964 г. За гэты перыяд да адказнасці было прыцягнута 12 457 вайсковых злачынцаў, прычым асуджана толькі 6 329. Вайсковыя злачынствы не маюць тэрміну даўніны – і да студ-зеня 1980 г. нямецкія суды разгляд-зелі 86 498 справаў вайскowych зла-чынцаў. Пакаранне ў выглядзе ту-рэмнага зняволення было вынесе-на 6 446 чалавекам. Але турэмнае зняволенне – справа няпэўная. Ка-мендант славутага Дахаў Міхаэль Ліпхэрт атрымаў толькі паўторы гады турмы. Генэрал СС Зэп Дзітрых, вядомы садыст і забойца, які асабі-ста застрэліў Эрнста Рэма, атры-маў таксама 18 месяцаў! Групэн-фюрэр СС Карл Обэр і ягоны пап-лечнік Гельмут Кнохэн, якія кіравалі фашыстоўскім тэрорам у Францыі, атрымалі ад французскага суда смяротны прысуд, але былі выдад-зеныя нямецкаму боку – і адразу вызваленыя. Ёхан Крэмэр, лекар-кат з Асвенцыма быў асуджаны паля-камі да смяротнага пакарання, але ўлады ФРГ таксама дамагліся яго-най экстрадыцыі і вызвалілі з-пад варты. «Кат Даніі» Вэрнэр Бэст, аса-біста вінаваты ў забойстве не меней за 8 тысяч чалавек, увогуле не быў прыцягнуты да адказнасці і спа-коіна жыў, займаў высокапастаўле-ную пасаду юрыста ў канцэрне Сты-нэса. Суд над ім бесперапынна ад-кладаўся з падставы «слабога зда-роў’я», з якім ён дажыў да 1983 г., калі справа супраць яго была кан-чаткова спыненая «з-за старога ўзросту». Нацысцкія суддзі, якія выносілі смяротныя прысуды анты-фашистам і дзесяткамі накроўвалі людзей на шыбеніцу за «панікёрскі настрой» ў апошнія месяцы вайны, не атрымалі анікага пакарання – ніхто з іх.</p> <p>Напачатку 70-х гг. нямецкія левыя сабралі доказы віны 364 ты-сяч вайскowych злачынцаў. Па іх пад-ліках, 85% чыноўнікаў МЗС Германіі</p>	<p>былі павінныя сядзець не ў сваіх ка-бінэтах, а за кратамі. З 1200 катаў Баб’ега Яра, чыя віна была даку-ментаваная, перад судом прадсталі толькі 12. Адна го з іх павесілі яшчэ акупацыйныя улады, а яшчэ 11 судзілі ў ФРГ ў 1967 г. – усе атры-малі сымбалічныя пакаранні.</p> <p>З пункту гледжання студэнтаў-антыфашистаў, ў ФРГ адбывалася не «дэнацыфікацыя», а «рэнацыфіка-цыя». У 1955 г. парламенцкая кам-ісія на чале з Ойгенам Горстэнма-рам, старшыней Бундэстага і асабі-стым сябрам вядомага Отта Скар-цэні, прыняла рашэнне, якое адchy-няла доступ да службы ў бундэсвэ-ры ўсім бытым камандзірам СС да-чыну оберштурмбанфюрэра, пры-чым за імі захоўваўся адпаведны чын. Быў прыняты закон аб зменах у артыкул 131 канстытуцыі ФРГ, згодна з якім усе бытыя ваенныя чыноўнікі і прафесійныя вайскоўцы павінны былі быць адноўленыя ў сваім бытым стане, а калі гэтае не-магчыма – дзяржава павінна была выплочваць ім пэнсіі. У 1961 г. гэты закон быў распаўсюджаны і на сябраў СС – арганізацыі, афіцыйна аб-вешчанай злачыннай на Нюрн-бэрскім працэсе. Прамыслоўцы, чый удзел у злачынствах супраць ча-лавецтва быў даказаны, квітнелі – па-чынаючы з канцэрна Фліка і ска-чаючы фірмай Дэгусса, якая пры на-цызме займалася перапрацоўкай у сліткі залатых каронак закатаваных вязняў канцлагероў. Вайсковыя зла-чынцы дасягнулі міністэрскіх паса-даў – Тэадор Обэрлэндэр, кіраўнік спецбатальёна «Нахцігаль», які прас-лавіўся забойствам мірных жыхароў на Украіне -, і нават паста фэдэральнага канцлера – Гэорг Кізінгер, які пры Гітлеры распрацоўваў дак-трыну антысемітскай пропаганды.</p> <p>Няма нічога дзіўнага, што пры-такіх умовах частка моладзі прый-шла да высновы, што яна жыве ў фашистоўскай дзяржаве, проста фа-шызм гэты латэнты, дрэмотны. А калі гэта фашизм – з ім патрэбна змагацца як з фашизмам, са зброя-й у руках. Адным з актыўных пра-пагандыстаў гэтага погляду быў Хорс Малер. Ён так і пісаў: «Мы павін-ныя выманіць фашизм на паверх-ню». Іншым быў Міхаэль «Боммі» Баўман, будучы знакаміты баявік, які парваў з РАФ адразу як яму пада-лося, што яе праарабская пазыцыя можа перарасці ў антысемітизм.</p> <p>Нават абранные ахвяры для са-май вядомай акцыі РАФ – выкра-дання і (пасля забойства ў турме-лідэраў РАФ) пакарання смерцю</p>	<p>презідэнта Аб’яднання германскіх прамыслоўцаў Ганса-Марціна Шлэ-эра ажыццяўлялася з улікам асобы апошняга. Шлээр нарадзіўся ў 1915 г. ў сям’і страрышыні зямельнага суда. У 1931 г. ён уступіў у Гітле-рюгенд, а хутка – ў НСДАП. У партыі Шлээра заўважылі – ён быў рэкамендаваны ў СС (асабісты нумар 227014). Вывучаючы права ў Гайдэльбергу, Шлээр кіраваў універ-сітэцкай нацыянал-сацыялістычнай арганізацыі. У 1937 г. ён напісаў данос на рэктара універсітэта, пас-ля якога доктар Мэц трапіў у кан-цлагер. У 1939 г. Шлээр стаў інспэк-тарам Інсбрукскага універсітэта ў Аўстрыі, дзе правёў «чыстку». Нас-тупным быў Пражскі універсітэт. У 1941 г. ён заняў пасаду загадчы-ка канцэлярыі прэзідэнта Цэн-тральнага саюзу прамыслоўцаў пра-тэктарата Багемія і Маравія, дзе зай-маўся арганізацыяй драпежнічаска-га вывазу ў Германію нацыяналь-ных багаццяў Чэхіі, выкарыстаннем працы палітвязняў і ваенна-палонных у ваенным будаўніцтве, пасля чаго гэтых людзей «утылізавалі» – гэта значыць знішчалі. У Чэхаславаччыне пасля вайны яго прыгаворваюць да смерці і патрабуюць ад ФРГ ягонай выдачы. Але ў выдачы было адмоў-лена: Шлээр «занадта каштоўны кадр» для нямецкай народнай гас-падаркі. «Каштоўны кадр» робіцца выбітнай фігурай ў ХДС, сябрам кан-сультацыйных радаў некалькіх кар-парацыяў, сябрам праўлення «Дай-млер-Бэнц» і, нарэшце – старшы-нёй Фэдэральнага саюза нямецкіх наймальнікаў і Фэдэральнага ад’яднання германскіх прамыслоўцаў. Калі Шлээра РАФ абрала ахвярай з некалькіх кандыдатураў, зыходзілі з таго, што «гэтага дакладна не шка-да».</p> <p>Шмат хто з будучых партыза-наў па-чынаў з удзелу ў антываен-ным і антыядэрным руху, а потым у руху супраць В’етнамскай вайны. Але іх з самага пачатку цкавалі як «савецкіх агентаў», іх адсочвалі і цал-кам афіцыйна ставілі на улік як «пад-рыўны элемент». Сябра РАФ Вольфганг Бээр, які загінуў у 1980 г. ў аўтакатастрофе, казаў так: «Калі з табой «размаўляюць» у БВФ (Уп-раўленне па ахове канстытуцыйна-га ладу – па-сутьнасці, палітычная па-ліцыя) таму, што ты выступаеш супраць ядзерных выпрабаванняў, калі табе бесперапынна абрахаюць бы-лыя фашисты і называюць «камуні-стам», калі твой пастар шэптам тлу-мачыць табе: «Я табе гэтага не ка-зай, але, ведаеш, так адбываеца</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

таму, што камуністы таксама супраць ядзернай бомбы», - пачынаеш думаць: чаму б на самой справе не стаць камуністам, раз цябе і так ім лічаць». Далей ўсё зусім нескладана: калі пратэстанская пацыфіста лічылі «адхіленнем», але яшчэ не ворагам, то камуніст разглядаўся грамадствам Заходняй Германіі як вораг абсолютны. З ворагам змагаліся: кампартыя была забароненая ў 1956-м, а створаная ў 1968-м мікраскальчая легальная ГКП мела праграму, з якой былі старанна выкрайсклены ўсе небяспечныя словаў - «рэвалюцыя», «дыктатура пралетарыата» і г. д. А калі хтосьці вырашыў стаць «ворагам грамадства» - камуністам - то да ўзброенай барацьбы яму застаецца адзін крок. Так заходнегерманскія грамадства само стварала сабе ворагаў.

Сведчыць Брыджыт Хогефельд, таксама удзельніца антываенных дэмансстрацыяў: «У лепшым выпадку мінакі нам крычалі: «Калі не падабаецца тут - убірайся ў ГДР!». У горшым, а такіх было шмат, крычалі: «Пры Гітлеры мы бы вас шученька адправілі бы ў крематорый!» Фашызм быў жывы, не заўважыць гэта было немагчыма: быўшы нацысцкія бонзы - зноў займаюць паважанае месца ў дзяржаўным ды грамадскім жыцці; кампартыя зноў пад забаронай; зноў (ужо ў 50-я гады) пачаліся крывавыя разгоны дэмансстрацыяў; надзвычайнія законы. Потым - забойства Бэнна Анэзорга. Рэчаіснасць казала нам пра існаванне «інстытуцыялізаванага» фашызма з моцным апаратам падаўлення супраціву.»

Такім чынам, і антыфашысты, і пацыфісты прыйшлі да высновы, што ў ФРГ існуе скрыты фашызм. Памянёны Бэнна Аэзорг стаў для пратэстуючай моладзі знакавай постасцю. 23-гадовы студэнт - тэолаг з Ганновэру, ён быў наўмысна застрэлены паліцэйскім стрэлам у спіну пры разгоне дэмансстрацыі пратэсту супраць візіту ў ФРГ іранскага шаха. Гэта адбылося 2 чэрвеня 1967 г. ў Заходнем Берліне. Берлінскі «Рух другога чэрвеня» быў названы так менавіта ў памяць пра Анэзорга.

Анэзорг трапіў на дэмансстрацыю выпадкова. Да яна і не была левацкай - большасць удзельнікаў складалі маладыя сацыял-дэмакраты. Проста перад візітам шаха ў прэсе з'явілася інфармацыя пра пыткі, якія выкарыстоўваюцца ў турмах шахскага тайнае паліцыі САВАК. Там не проста кагосці пыталі, там

пыталі ўвогуле ўсіх - такога, каб кагосці не пыталі, не было. І пыталі «па-ўсходнему»: не толькі збіцце іктрашок, але і смажанне жывога чалавека на вогнішчы. Дэманстранты разглядалі шахскі рэжым як фашыстоўскі, а дапамогу шаху - як дапамогу фашызму. Так меркаваў і Анэзорг, далучыўшыся да дэмансстрацыі. Пасля яго застаслаўся цяжкарная жонка.

Анэзорг стаў сымбалем не толькі з-за сваёй фотагенічнай, як у Хрыста, зневісці, а таму што ён не быў леваком, не быў палітычным актывістам і ворагам Сістэмы. Ён быў усяго толькі адным з пакалення, адным з маладых. Гэтага было дастаткова, каб яго забіць. Менавіта так сказала Гудрун Энслін, да таго вядомая сваім пацыфізмам, на стыхійным мітынгу памяці Бэнна, які сабраўся на Курфюстэндамм у ноч на трэцяе чэрвеня: «Гэта фашысцкая дзяржава, гатовая забіць нас усіх. Гэта пакаленне, якое стварыла Асвенцыям, з ім няма сэнсу дыскутуваць!» Гудрун сказала тое, што думалі шмат хто з мітынгантатаў. Яе словаў потым цытаваліся шмат разоў.

Яшчэ лягчэй было прайсці шлях да тэарызму пазнейшым генэральным РАФ, якія пачыналі ў «Камітэтах супраць пытак», цярпелі ад пе-раследу, і ў выніку былі вымушаныя самі сыходзіць у падполле.

Так, слова «пытка» тут не было перарабочваннем. Для палонных партызанаў вынайшлі адмысловы рэжым утрымання, гэтак званую сістэму «мёртвых калідораў». Кожнага зняволенага трymалі ў адночных гукаізальянных камэрах, пафарбаваных ў белы колер, пазбаўленых усіх «непатрэбных» рэчаў. Натуральна, светло не выключалі і ноччу. На кожным паверсе быў толькі адзін вязень - на шмат камэраў навокал не было нікога. Турэмшчыкі сачылі за тым, каб не было суседзяў знізу і зверху. Часам рэжым рабіў яшчэ больш жорсткім: забаранялі сустэрэчы з адвакатамі і газэты. У выніку вязні хварэлі на востры сэнсарны голад, у іх пачыналіся паталагічныя змены ў псаіхіцы. Так малюе ўздзеянне сістэмы «мёртвых калідораў» Ульрыха Майнхофа: «Такое щражанне, што памяшканне рухаецца. Прачнешся, расплочыш вочы - і адчуваеш, як сцены едуць... З гэтым адчуваннем нельга барацца. Ты заўжды дрыжыш, невядома ад чаго, ад спякоты ці ад холада. Каб нешта сказаць, прыходзіцца напружвацца і крычаць. Усё роўна атры-

моўваецца нейкі шэпат. Ты глохнеш. Усё бачна як праз цёмнае шкло. Галаўны болъ, ташната. Калі пішаш ліст, забываеш, што было напісане ў папяпярэднім радку. Надыхаці з агрэсіўнасцю, для якой няма выйсця... Нават калі прыходзіць адвакат - ты не можаш нічога сказаць. Праз паўгадзіны пасля сустэречы з адвакатам ты ўжо не памятаеш, было гэта сёння, ці ўчора.»

У студзені 1973 г. зняволенія партызаны распачалі сухую галадоўку пратэста, патрабуючы адмены сістэмы «мёртвых калідораў» для Ульрыхі Майнхоф і Астрыд Проль, чыё здароўе было асабліва падарванае. Улады адступілі - Майнхоф перавялі ў звычайную адзіночку, а Проль суд прызнаў недзеяздольнай і вызваліў. Спіс захворвання, якія развіліся ў Проль у «мёртвых калідорах» заняў дзязве старонкі! Яна страціла 80% слуха, 60% зроку, 40% масы цела, хварэла на гіпэртанію, сардэчную арытмію, стравунік, вестыбулярны апарат, суставы, скруу, афазію, абазію, анарэксію, амэнарэю. Але аднавіўшы здароўе, яна зноў ушла ў падполле.

Кіраўнік «Хольгер Майнс Камандо» Зігфрыд Каўснэр быў цяжка парапенены ў Стакгольме пры штурме захопленай амбасады спэццатрадамі паліцыі. Швэдскія ўрачы выступілі з заявай пра яго нетранспартабельнасць і знялі з сабе адказнасць за ягонае жыццё, калі яго павязуць ў ФРГ. Але яго ўвозяць, прычым памяшчаюць не ў шпіталь, а ў турму «Штамхайм». Ён памірае. Праз месяц на суддзе над сябрамі РАФ Баадэр зачытаў заяву, дзе зняволенія просяць правесці медыцынскі агляд шасцёх з вязняў, якія знаходзяцца ў асабліва цяжкім становішчы. Баадэр перабіваюць 17 разоў. Хадайніцтва адкланяюць. Падсудныя пратэстуюць і іх выдаляюць з залы суда. Абаронцы пратэстуюць - іх таксама выдаляюць, палічыўшы, што дастаткова і аднаго адваката. Пасля 85-га пратэсту і гэты апошні пакідае залу паседжання. Суд працягваецца фактычна ў закрытым рэжыме, і тут памірае Кацярына Хамершміт - адна з тых шасці вязняў. Астатніх пяцёх цяжкахворых вызываюць толькі дзякуючы «Руху другога чэрвеня» - менавіта на іх будзе абмяняны выкрадзены Пэтэр Лорэнц.

У студзені 1977 г. пры арышце быў цяжка парапенены ў галаву Гюнтэр Фрыдрых Зонэнбэрг. Выжывае ён цудам. Улады адмаўляюцца яго лячыць і кідаюць у адзі-

ночку «мёртвых калідораў». У изоляцыі паўпаратліванаму Зонэнбергу даводзіцца самому навучачца занава размаўляць, рухацца, хадзіць, апранацца, чытаць, пісаць. Нават турэмныя ўрачы патрабуюць перавесці яго з адзіночкі, бо навучыцца размаўляць у адсутнасці іншых – немагчыма. Іншыя вязні аб'яўляюць галадоўку. У рэшце рэшт, турэмшчыкі пагаджаюцца паставіць у камэры тэлевізар.

Зонэнберг меў фантастычную сілу волі. Яго хацелі ператварыць ў расліну – ён жа навучыўся рухацца, пісаць, размаўляць. Потым ён падаў хадайніцтва пра датэрміновае вызваленне па стану здароўя. Але суд адмовіў: «Ты зараз можаш размаўляць – ты ў нармальнym становішчы вытрымаеш зняволенне і надалей.»

Сябры RAF Бэрнту Рэрнэру ў 1992 годзе адмовілі ў лячэнні падчас сур'ёзнага захворвання. Алі Янсанана адиовіліся перавесці ў турэмны шпіталь, калі ён паміраў ад астмы. У 1981 годзе ўсе вязні-сябры RAF аб'есцілі галадоўку, патрабуючы перавода з «мёртвых калідораў» ў звычайныя камэры. Улады маўчалі. Толькі калі некаторыя галадоўцы памेўлі, астатнія здагадаліся, што ўлады чакаюць, пакуль рафайцы перамярцуць адзін за адным – і спынілі галадоўку.

Нарэшце, былі такія, хто перайшоў у падполле ў выніку «расстрэльных аблаваў». Так называлі аперацыі паліцыі па «барацьбе з тэрарыстамі». Меньш за ўсё ад іх пачярпелі самі тэрарысты. Баевікоў RAF, што загінулі падчас «растрэльных аблаваў», можна пералічыць па пальцах адной рукі. А ведзь толькі ў 1971-1978 гг. падчас гэтых аперацыяў загінула больш за 140 чалавек – мірных жыхароў, чамусці не спадабаўшыся паліцыі. Адзін з растаяльных «недастаткова хутка падняў руکі дагары», іншыя «падазрона аглядваліся па-баках», «падазрона трymаў руکі ў кішэнях», ці па-простаму «выглядаў падазрон». Раз за разам суды апраўдвалі паліцэйскіх-збойцаў.

Вось прыклад: «Мы ішлі міма «Каўфхофа» (буйны супэрмаркэт у цэнты Кёльна) – мы наперадзе, а Клаўс ззаду. Ён трymаўся за шчоку, бо пакутваў ад зубнога болю. Раптам мы пачулі стрэлы. Азірнуліся – Клаўс ляжаў на зямлі весь у крыві. Да нас падбяжалі паліцэйскія. Мы закрычалі: «Што вы рабіце, ён не вінаваты!». Паліцэйскі закрычаў у адказ: «Ён тэрарыст! Ён закрываў твар рукмі!». Клаўс вык-

рыкнуў: «Ну які я тэрарыст, паглядзіце на мяне...». «Мне здаецца, ты тыповы тэрарыст», – паліцэйскі ўлыбнуўся і высталіў у Клаўса яшчэ раз.

Сябры і сваякі Клаўса пяць год хадзілі па судах, дамагаючыся спраўядлівасці. Замест яе яны былі абвінавачаны ў «сымпатызанстве», атрымалі слежку, обшукі, звольненне з працы, інфаркты. Праз пяць год некаторыя смірыліся, а некаторыя раптам... зніклі. Улады адразу зразумелі, што да чаго, і адразу забяспечылі дадатковую ахову ўсім, хто быў датычны да справы – паліцэйскім-збойцам і суддзям, што іх апраўдалі. Дадатковая ахова не ўсім дапамагла – 10 кастрычніка 1986 г. быў забіты дырэктар дэпартамента паліцыі Гэральд фон Браўнмэтль...

Чаго яны дамагаліся

Існуе думка, што гарадскія партызыаны хацелі з дапамогай тэрарыстичных актаў зрабіць у ФРГ рэвалюцыю. Гэта лухта – яны не былі такім ідэётамі, каб меркаваць, што забойства некалькіх некалькіх выбітных палітыкаў альбо прамыслоўцаў, узрывы будынкаў судоў і казармаў прывядзе да рэвалюцыі.

У нямецкіх партызыанай была іншая мэта – яны хацелі распачаць «другі фронт» антыімперыялістичнай барацьбы ў капіталістичных мэтраполіях – у падтрымку барацьбы ў «трэцем свеце» (В'етнам, Лаос, Камбоджа, Ангола, Мазамбік, Калумбія, Балівія,. Заходняя Сахара, Нікарагуа і г. д.). Іх думка была такая: «Краіны «рэальнага сацыялізма» справе барацьбы з міравым імперыялізмам здрадзілі, а краіны Азіі, Афрыцы, Латынскай Амерыцы самі з такім моцным ворагам не справяцца. Значыцца, трэба адчыніць «другі фронт» у мэтраполіях, арганізоўваць тут партызанскі рух». Але каб такі рух распачаўся, трэба паказаць людзям таталітарны, антыгуманы характар капіталізма, у выпадку ФРГ – паказаць «фашистскую» сутнасць германскай дзяржавы».

Гэтую задачу, выманіць фашизм на паверхню, байцы RAF выканалі бліскуча – цаной уласнага жыцця. У адказ на дзеянні RAF заходнегерманскія ўлады перайшлі да тактыкі масавых рэпрэсіяў, да калектыўнай адказнасці, што з'яўляецца прынцыпам фашизма.

Дзесяткі тысячаў людзей былі затрыманыя па падазрэнню ў «сувязі» падчас «надзвычайных мераў

па барацьбе з тэрарызмам». У затрыманых, першым адпусціць, адбіралі адбіткі палцаў, пробы валос і крыві, рабілі паліцэйскія фатадымыкі і заводзілі дасце. Потым гэтыя людзі звольняліся з працы – ні за што, проста таму, што яны былі затрыманыя. «Растрэльныя аблавы» не былі паліцэйскай істэрыяй, як кажуць зараз, яны былі санкцыяныя зверху. Дзяржава проста не магла весці сабе інакш, бо дзяржава – гэта аппарат, аппарат – гэта людзі, а людзі былі тыя самыя, што і пры Гітлеры.

Гэта быў канфлікт пакаленняў. Лідэр «Руху другога чэрвеня» Фрыц Тойфель на пытанне суда «Хто ваш бацька?» адказаў: «Зразумела, фашист. Як і ўсе з вашага пакалення».

Усе стала зусім зразумела, калі ў ФРГ быў уведзены «бэрүфсфэрботэн» – забарона на прафесію. Фашист мог быць школьнікам, левы – не мог. Усіх, каму не падабаўся рэжым, называлі «сымпатызантамі» і травілі дакладна так, як ў III Рэйхе цкавалі габрэяў.

Колькасць тых, хто пагаджаўся з RAF і лічыў гэтую дзяржаву фашистской хутка павялічвалася. Самы вядомы журналіст ФРГ Гюнтэр Вальраф даказаў гэта сваім рэпартажамі. Тое самае пісаў Бёль у сваіх раманах: у «Жанчынах на фоне ракі» ён намаляваў дачку банкіра, якая далучаеца да сандыністаў, заявіўшы: «Лепей загінуць у Нікарагуа, чым жыць тут».

У снежні 1978 г. шиаттысячнае дэманстрацыя школьнікаў у Берліне скандіравала: «Вы – фашисты! RAF – права! Вы – фашисты! RAF – права!».

У кастрычніку 1978-га у Баварыі ўступіў у дзеянне закон «пра задачы паліцыі», які дазволіў прыцэльнную страляніну па дэманстрантах, нават дзеяцах, калі паліцыя паліча іхнія дзеянні антыканстытуцыйнымі. Аўтарам праекта закона быў міністар унутраных спраў Зайдль. Пра тое, што Зайдль – фашист і ваенны злачынца, напісаў часопіс «Дэмакратычная інфармацыйная служба». На наступны дзень пасля публікацыі, у адпаведнасці з новым законам, на рэдакцыю часопіса адбыўся напад. Дваццаць паліцэйскіх з аўтаматамі без ордэра і санкцыі пракурора выламалі дзвёры, палаамалі мэблю, учанілі ператрус і канфіскавалі ўсе матэрыялы, што датычыліся Зайдля. Выдавец часопіса вырашыў эміграваць. У гэты жа час мюнхенскія настаўнікі збіраліся пра-

<p>весці акцыю ў абарону настаўніка Герхарда Біттэрволльфа, якога выгналі з працы за выкладанне вучням тэкста Хэльсінскіх пагадненняў. Але даведаўшыся пра напад на рэдакцыю, кіраўнік акцыі Хайдрун Міллер вырашыла яе адмяніць. Яна казала: «Я ведаю, я памятаю, як гэта было пры Гітлеры. Вы не памятаеце, а я памятаю, гэта ўсі вельмі сур'ёзна. Нас усіх перастраляюць!». Больш маладыя настаўнікі спрабавалі сказаць, што зараз не час Гітлера. Фраў Міллер закрычала: «Вы дурні! Вашыя звар'яцелыя тэрарысты разумнейшыя за вас! У Германіі няма розніцы паміж фашизмам і дэмакратыяй!»</p> <p>РАФ свядома абвастрала сітуацыю. Яна лічыла непрымальнай тактыку «старых левых», у прыватнасці, камуністай. Як Маркузэ, рафаўцы лічылі рабочы клас «інтэграваным ў сістэму» і згубіўшым рэвалюцыйную патэнцыю. Рэвалюцыйная ініцыятыва перайшла да «трэцяга свету», перад якім рафаўцы адчувалі віну.</p> <p>Менавіта пачуццё спачування праяўлялася ў сяброў РАФ найбольш яскрава. Сядзець склаўшы руکі і ведаць, што ў Калумбіі і В'етнаме пад бомбамі і напалмам гінучь сотні тысячаў чалавек – яны не маглі. Яны ведалі, што канцэрны ФРГ атрымоўваюць шалёны прыбытак ад эксплуатацыі краінаў «трэцяга свету», што на натаўскіх базах ў ФРГ рыхтуюцца камандас для антыпартызанскіх дзеянняў у Латынскай Амерыцы і В'етнаме, што на нямецкіх заводах робяць бомбы, што потым кідаюць на мірныя вёскі ў джунглях, што ў ФРГ размешчаныя кампютары, што кіруюць бамбаваннямі ў В'етнаме. Праз стадыю мірных дэмакратыяў пратэста рафаўцы прайшли – і расчараўваліся ў іх.</p> <p>Урад не реагаваў на пратэс-</p>	<p>ты. Дакладней, реагаваў дубінкамі і судамі над дэмакратамі. Ульрыха Майнхоф: «Ну канешне, паліванне жанчын і дзяцей напалмам, знішчэнне рысавых палёў, што азначае галодную смерць для міліёнau, разбурэнне школаў і электрастанцыяў, тэрор і пыткі з боку сілаў спэцпрызначэння, падаўленне свабоды волевыяўлення, забарона газетаў, цкаванне буддыстаў у Паўнёвым В'етнаме – гэта не злачынства. Злачынства – пратэст супраць гэтага».</p> <p>«Мы запалі вогнішча ў гонар В'етнама!» – заявілі на суддзе Андрэас Баадэр, Гудрун Энслін, Торвальд Проль. Калі пазней «Боммі» Баўмана спыталі, што прывяло яго да герылы, ён адказаў: «Масавыя забойствы ў В'етнаме, забойства Чэ Гевары ў Балівіі, забойства Анэзорга. Выбара не было – толькі по-мста». РАФ прыгадала заклік Чэ стварыць «тры, чатыры В'етнама» і вырашыла, што «без узброенай барацьбы пралетарскі інтэрнацыяналізм – нуль». РАФ хацела адчыніць другі фронт, перанесці герылью ў этраполію – але ў іх нічога не атрымалася. Чаму?</p> <p>Сёння можна упэўнене адказаць. РАФ памылялася, калі разлічвала, што людзі не пагадзяцца жыць у злачыннай дзяржаве і будуць змагацца супраць фашизма, што немцы не захочуць другі раз загнаць сабе ў рабства. Але, калі немцы, на якіх разлічвала РАФ, зразумелі, што ў краіне існуе фашизм, проста ён латэнты – яны спалохаліся. Латэнта фашистоўскім была не толькі дзяржава, але ўсё грамадства. Пра гэта з роспаччу кажа ў 1994 г. на сваім працэсе Брыджыт Хагефельд. Нават тыя, хто называў сабе «левымі», не далучаліся да Супраціву.</p> <p>У асноўным яны баяліся цену фашызма – і адступалі, праклінаю-</p>	<p>чи рафаўцаў за тое, што тыя праvakуюць дзяржаву на падаўленне дэмакратыі. У некаторых левакоў страх і сумленне апынуліся ў канфлікце. Муж Гудрун Энслін, вядомы левы выдавец і літаратар Бэрнард Вэспэр, напісаў пра гэта кнігу «Падарожжа». Там ён піша пра тое, як ён ненавідзіць заходнегерманскую грамадства съных абывацеляў, дабрабыт якіх грунтуецца на голадзе і жабрацтве «трэцяга свету», як ён ненавідзіць духоўны ўзровень гэтага грамадства, арыентаванага на спажыванне. Ён ненавідзіць грамадства стандартызацыі і дробнага класавага прыгнёту на заводах ФРГ, дзе «не толькі лічыць, колькі хвілінаў ты правёу у прыбіральні, але і колькі кавалкаў паперы ты пры гэтым выкарыстаў!» Ён ненавідзіць грамадства даносаў, дзе агентамі БНД (як пры Гітлеры – гестапа) былі інфільтраваны ўсе слай (тут ён ведаў, што піша – менавіта так арыштавалі яго жонку, пасля даносу актыўіста SDS). Вэспэр шмат піша пра сваё стаўленне да бацькі. Тата ў яго сапраўды быў незвычайны – Віллі Вэспэр, у 20-я – вядомы паэт-камуніст, пазней – афіцыйны партыйны паэт НСДАП. Бэрнард Вэспэр разумеў, што іншага шляху, акрамя герылы, няма. Але – баяўся. Так ён і разрывалася на часткі, пакуль у 1974 г. не скончыў жыццё самагубствам...</p> <p>Высветлілася, што паказаць прыхаваны фашызм, «вызываць агонь на сабе» – лягчэй, чым падняць на барацьбу людзей, якія не хочуць і баяцца такой барацьбы. Але авінавачваць рафаўцаў у тым, што яны памыляліся – недарэчна. Нельга было высветліць сапраўдныя харектар нямецкага грамадства, не паславішы над ім жорсткі эксперымент.</p> <p>Як вядома, адмоўны вынік – таксама вынік.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------